

САМАЯ ДАКЛАДНАЯ АДКАЗНАСЦЬ

КАЛІ задумваешся аб тым, як практична ажыццяўляецца задачы, пастаўленыя снеганскім і лютаўскім Пленумам ЦК КПСС, то вяртаешся да адной галоўнай думкі: трэба пастаянна ўдасканалаўваць стыль і методы арганізатарской работы, павышаць адказнасць за даручаную справу. У. І. Ленін вучыў, што важнейшым, асноўным прынцыпам кіравання з'яўляецца калегіяльнасць кіраўніцтва і персанальная адказнасць. «Калегіяльнае абл меркаванне і вырашэнне ўсіх пытанняў кіравання ў савецкіх установах», — пісаў Уладзімір Ільч, — павінна супрадаваджацца ўстанаўлением самай дакладнай адказнасці кожнай з асоб, якія знаходзяцца на любой савецкай пасадзе, за выкананне пэўных, ясна і недвусмысава аскрэсленых, заданняў і практичных работ». Гэта ленінскае ўказание мае асобае значэнне цяпер, калі так узраслі ў нашай краіне маштабы гаспадарчага і культурнага будаўніцтва. Канкрэтная арганізатарская работа, высокая адказнасць работнікаў за выкананне планаў і заданняў — вось што перш за ёсё вырашае поспех справы.

Работа па ліквідацыі вынікаў культуры асобы Сталіна, праведзеная партыяй, выклікала да жыцця вялікую актыўнасць працоўных. Перабудова кіравання народнай гаспадаркай запатрабавала ад работнікаў у іх арганізатор-

стваць у слабы калгас і сем гаёў нязменна кіравала ім, Гаспадарка з яе прыходам хутка ўмацавалася. Тав. Жыгалцы было прысвоена высокое званне Героя Сацыялістычнай Працы. Затым, у 1959 годзе, яе выбрали старшынёй райвыканкама. І тут яна таксама добра сібе прайвала. Але прызваннем Таццяны Іосіфаўны быў калгас, і яна папрасіла накіравацца яе зноў у якую-небудзь адстаючую гаспадарку. Члены калгаса «XVI партз’езда» выбрали яе старшынёй, і цяпер гэты калгас адзін з лепшых у Пухавіцкім вытворчым упраўлении.

Такія прыклады пацвярджаюць думку, што клопаты аб інтарэсах народа, дзяржавы становіца «нормай пацвярдзяй» савецкага чалавека, і калі мы сёння гаворым аб узмацненні персанальнай адказнасці за даручаную справу, то толькі таму, што дакладная персанальная адказнасць узімае яшчэ вышэй усю арганізатарскую работу.

Калі мы правяраем дзейнасць таго ці іншага прадпрыемства, міністэрства, ведамства, то выявляем, што нярэдка дарэмна трацицца рабочы час, сыравіна, матэрыялы, што справе часам перашкаджаюць кансерватызму, нежаданне ўкараніцца новае. Інажэ кожучы,

Ц. КІСЯЛЁЎ

Старшыня Савета Міністраў
Беларускай ССР

Вось на дрэнную работу культурнабытавых установ працоўныя скардзяцца ў рэспубліканскі павінны зрабіць. Што работнікі гэтых арганізацый? Добра разабрацца ў прычынах, якія параджаюць скаргі, строга спаганяць з тых, хто вінаваты, словам, прантычна выправіць справу. Аднак не заўсёды так бывае. Нядайна Савет Міністраў рэспублікі вывучыў парадак разгляду пісьмаў і заяўў працоўных у Галоўным упраўлении камунальнай гаспадаркі. Вывялены сур’ёзныя недахопы. Начальнік глаўка тав. Длугашэўскі і работнікі апарату не звярталі ўвагі на тое, што з некаторых гарадоў прыходзіць ўсё больш скарг на недахопы ў камунальным абслуговуванні насельніцтва. Некаторыя скаргі разглядаліся павярхуна або проста падоўту ляжалі без руху ў самім упраўлении. Давялося вельмі сур’ёзна папярэдзіць тав. Длугашэўскага.

Не тлець, а гарэць на работе, быць энергічным, ініцыятыўным, думчым і шукаць — вось што па-

3 поўным тэкстам
документа можна
азнаёміцца ў
бібліятэцы

работнікаў і папраўляць адстаючых; калі будзе патрэбным, то карыць тых, хто па неахайнасці, па безадказнасці дапусціў памылкі; і, вядома, трэба пазбайдзяцца ад непапраўных балбатуноў і гультаёў. Усё гэта неабходна, каб умацоўваць прывычку ў кожнага работніка да асабістай высокай адказнасці за даручаную яму справу.

Тут нельга не сказаць пра крытыку і самакрытыку. Дзе іх німа, там ствараюцца ўмовы, якія паранджаюць безадказнасць, расхлябінасць і недысцыплінаванасць. Важней аўдыторый, дзе крытыка прыносіць велізарную карысць, з'яўляеца агульны сход калектыву, сесіі Саветаў і г. д. Тут часта робяцца спраўядлівыя кіраўніцтва і іншых работнікаў. Але ці заўсёды на таких сходах адбываецца сумленна і шчырая размова? Скажам пррама — не. Нярэдка пасля даклада або спраўядлівага ўдзельнікі сходу адмоўчаюцца. Маўлю, што весці размовы, траціць час? Усё, маўляю, заслужвае размовы. Як быць правільна, але сутнасці спраў — але і разніціннямі тогоды чым спраба испатоўваць? Аднак ужо пасля даклада або спраўядлівага выканання той ці іншай спіны рэжынію называць прэзідэнтам, хоць дрэнна спраўліцца з імі. Такім чынам, аддаеца забыццю простая, але вельмі важная ісціна: сумленная, таварыская крытыка дапама-

гает дзяржаве ўзвышэнію і пад饱ечнай творчай працай. Такім чынам, аддаеца забыццю простая, але вельмі важная ісціна: сумленная, таварыская крытыка дапама-